

Рэжым работы кафедры на 2022-2023 навучальны год

Панадзелак	Аўторак	Серада	Чацвер	Пятніца	Субота	Нядзеля
8.00 – 17.30	8.00 – 17.30	8.00 – 17.30	8.00 – 17.30	8.00 – 17.30	выхадны	выхадны

На кафедры замежных моў выкладаюцца дзве самастойныя дысцыпліны:

- «Замежная мова»
- «Лацінская мова»

Замежная мова

На кафедры выкладаюцца дзве замежныя мовы: англійская і нямецкая (на працягу шэрагу гадоў выкладалася іспанская і французская мовы).

Навучальны працэс накіраваны на падрыхтоўку спецыялістаў, якія валодаюць замежнымі мовамі як сродкам прафесійнай камунікацыі ў галіне медыцыны (пры чытанні спецыяльнай медыцынскай літаратуры, пісьмовым перакладзе навуковых медыцынскіх тэкстаў і як сродкам камунікацыі ў прафесійнай сферы).

Кафедра паставіла ў цяперашні час задачу: цалкам перайсці на навучальныя дапаможнікі, выдадзеныя на кафедры, якія найбольш адпавядаюць патрэбам кафедры.

Для студэнтаў вядзецца падрыхтоўка па замежнай мове ў групах магістрантаў, аспірантаў і суіскальнікаў.

На кафедры таксама праводзяцца Тыдні англійскай мовы, якія дазваляюць студэнтам праявіць свае творчыя здольнасці і ўдасканалваць навыкі зносін на англійскай мове.

Лацінская мова

Асноўная мэта навучання дысцыпліне "Лацінская мова" – закласці асновы тэрміналагічнай кампетэнтнасці спецыяліста-медыка, здольнага пры вывучэнні медыцынскіх дысцыплін, а таксама ў сваёй практычнай і навуковай дзейнасці карыстацца медыцынскай тэрміналогіяй грэка-лацінскага паходжання, як у лацінскай, так і у рускай арфаграфіі.

Рэалізацыя дадзенай мэты прадугледжвае выкананне наступных задач:

1. навучанне чытанню на лацінскай мове зыходзячы з айчынных традыцый лацінскага вымаўлення;
2. навучанне асновам лацінскай граматыкі, неабходным для разумення і афармлення анатамічных, фармацэўтычных і клінічных тэрмінаў;
3. засваенне прадугледжанага праграмай лексічнага мінімуму ў трох асноўных падсістэмах медыцынскай тэрміналогіі – анатама-гісталагічнай, фармацэўтычнай і клінічнай, а таксама вызначанай колькасці грэчаскіх тэрмінаэлементаў;
4. вывучэнне асноўных мадэляў, спосабаў утварэння і спецыфікі ўтварэння тэрмінаў у трох асноўных падсістэмах медыцынскай тэрміналогіі – анатама-гісталагічнай, фармацэўтычнай і клінічнай;

5. набыццё ўменняў перакладу анатамічных, фармацэўтычных і шматслоўных клінічных тэрмінаў на лацінскай мове.

У адпаведнасці з айчынай традыцыяй логіка-дыдактычная структура курса навучання дысцыпліне "Лацінская мова" грунтуецца на навучанні па трох вядучых падсістэмах медыцынскай тэрміналогіі: анатама-гісталагічнай, клінічнай і фармацэўтычнай.

Кафедра распрацавала сваю канцэпцыю арганізацыі навучальнага працэсу па гэтым прадмеце, навучальны працэс поўнасцю грунтуецца на навучальных дапаможніках, распрацаваных выкладчыкамі кафедры.

Навучальны працэс у групах замежных студэнтаў з англійскай мовай навучання ажыццяўляецца па навучальным дапаможніку, выдадзеным кафедрай з грыфам Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь «Latin and Fundamentals of Medical Terminology».